

# KAPIALUŠ

## 2015

14-15 sakavika  
Homieli, Bielaruś

HAWAII-HAT

# HANDBOOK



Arhanizacyja: Ałtymat Fryzbi ũ Homieli

# Рэгламент Удзельнікі турніра:

## Капалюш №1

1. Пятроў Максім
2. Куніцын Аляксандр
3. Васілюк Аляксандр
4. Дарошын Валерый
5. Саўкін Сяргей
6. Зайчанка Яніна
7. Лялюк Вікторыя

## Капалюш №2

1. Цаплін Радзівон
2. Сачук Ігар
3. Федчанка Алекс
4. Кавалёў Аляксандр
5. Сахацкі Яўген
6. Халаловіч Крысціна
7. Зайцава Яўгенія
8. Мельнічук Сяргей

## Капалюш №3

1. Худэнка Андрусь
2. Цёсь Максім
3. Гарбачоў Віктар
4. Мятляеў Кірыла
5. Юдзенкоў Андрусь
6. Гуськова Наста
7. Ануфрыюк Алена

## Капалюш №4

1. Кавальчук Віталь
2. Літвін Яўген
3. Цімашэнкаў Зміцер
4. Мыльнікаў Ягор
5. Шафарастава Вольга
6. Крагель Алена
7. Яромава Вера

## Капалюш №5

1. Клецкі Стас
2. Ялец Максім
3. Чайкоў Зміцер
4. Міхальчык Максім
5. Савіч Павал
6. Варанцова Вольга
7. Кучынская Мар'я
8. Новік Наста

## Капалюш №6

1. Тарасенка Аляксей
2. Сяргейчык Арцём
3. Каляда Аляксей
4. Канановіч Андрусь
5. Быкоўская Аляксандра
6. Жданава Наста
7. Ляшчэўская Альвіна

## Капалюш №7

1. Рубан Рыгор
2. Пятроў Дзяніс
3. Негерэвіч Сяргей
4. Сяроў Міхась
5. Чэканава Дар'я
6. Кузаўка Яніна
7. Сяргейчык Наста

## Капалюш №8

1. Макееў Максім
2. Еўсючэня Саша
3. Сыраваткін Максім
4. Сляпухін Раман
5. Казюк Кацярына
6. Блажко Кацярына
7. Гудкова Алена

Кантактныя нумары арганізатараў:

+375292643195(mts) Андрусь

+375291073505(vel.) Зміцер



# Рэгламент

Турнір праводзіцца па правілах, зацверджаных Сусветнай Федэрацыяй Лётаючых Дыскаў (WFDF), калі іншае не прадугледжана рэгламентам турніра.

## Рэгламент ўсіх гульняў, акрамя фіналаў

Гульня сканчаецца, калі любая з каманд першай набярэ 11 ачкоў. Абмежаванне па часе складае 25 хвілін, без перапынка. Па заканчэнні часу каманды дагульваюць розыгрыш. Калі ніводная з камандаў не дасягне пры гэтым 11 ачкоў, гульня ідзе да ліку, большага на 1 ачко, чым лік вядучай каманды. На полі павінны прысутнічаць 1-2 дзяўчыны на выбар каманды, што атакуе.

Дзейнічае правіла Кэлахэна - перахоп дыска абаронцам у зоне суперніка.

Стол-лік - да 8.

Тайм-аўты:

Тайм-аўты бяруцца за кошт гульнявога часу.

Каманда мае права ўзяць два тайм-аўты падчас гульні працягласцю 1 хвіліна.

Каманды маюць права ўзяць тайм-аўт у любы час гульні.

## Спазненне на гульню

Адлік гульнявога часу пачынаецца адразу пасля вызвалення поля, згодна з раскладам і па гатоўнасці каманд. Каманда (каманды) не гатовая па заканчэнні трох хвілін пачаць гульню, будзе карацца 1 балам за кожную распачатую хвіліну іх спазнання. Калі капітаны гульцоў каманд згодныя, то гульня можа пачацца раней, чым па раскладзе.

## Роўны вынік

Калі дзве каманды маюць аднолькавую колькасць ачкоў, то ў залік ідзе вынік асабістай сустрэчы. Калі тры ці больш каманд заканчваюць з аднолькавым вынікам, то ўлічваюцца толькі гульні паміж гэтымі камандамі. Калі і пасля гэтага праблема не вырашана, улічваецца розніца галоў паміж гэтымі камандамі. У выпадку, калі праблема не вырашана зноў, то ўлічваецца розніца галоў ва ўсіх сустрэчах.

## Фінальная гульня

Фінальная гульня сканчаецца, калі любая з каманд першай набярэ 15 ачкоў.

Два таймы па 20 хвілін, халф-тайм - 5 хвілін. Халф-тайм надыходзіць, калі адна з камандаў дасягне 8 ачкоў, або па заканчэнню 20 хвілін гульнявога часу.

Пасля перапынка атаку пачынае тая каманда, якая абаранялася на пачатку гульні. Калі ні адна з каманд не дасягне 15 ачкоў, то гуляюць да ліку, большага на 1 ачко, чым лік вядучай каманды.

Каманда мае права ўзяць па два тайм-аўты падчас першай і другой паловы гульні працягласцю 1 хвіліна. Тайм-аўты бяруцца за кошт гульнявога часу.

Каманды маюць права ўзяць тайм-аўт у любы час гульні.

Змены рэгламенту ў кожным канкрэтным матчы магчымыя пры згодзе абедзвюх каманд і адсутнасці прэчанняў з боку арганізатараў.

Кантактныя нумары арганізатараў:

+375292643195(mts) Андрусь

+375291073505(vel.) Зміцер



этап 1	этап 2 (Четвертьфинал)			СУББОТА				
Игры в группах				ГЛАВНЫЙ ЗАЛ				
		1A	→	этап 3	14.30	ОТКРЫТИЕ		
Группа А		1B	→	этап 3	15.00 - 15.25	Капялюш 1 ↔	Алоха	
Капялюш 1					15.30 - 15.55	Капялюш 3 ↔	Эксперимент 626	
Алоха	1	2A	↔	3B	16.00 - 16.25	Ваһама-Мама ↔	Капялюш 6	
Капялюш 3	2	2B	↔	3A	16.30 - 16.55	Ehilku Melemele ↔	Капялюш 8	
Эксперимент 626					17.00 - 17.25	Капялюш 1 ↔	Капялюш 3	
		4A	→	этап 3	17.30 - 17.55	Алоха ↔	Эксперимент 626	
Группа В		4B	→	этап 3	18.00 - 18.25	Капялюш 6 ↔	Капялюш 8	
Ваһама-Мама					18.30 - 18.55	Ваһама-Мама ↔	Ehilku Melemele	
Капялюш 6	этап 3 (Полуфинал)				19.00 - 19.25	Капялюш 1 ↔	Эксперимент 626	19.00 - 19.25 Капялюш 3 ↔ Алоха
Ehilku Melemele					19.30 - 19.55	Ваһама-Мама ↔	Капялюш 8	19.30 - 19.55 Ehilku Melemele ↔ Капялюш 6
Капялюш 8	3	1B	↔	W1				
	4	1A	↔	W2				
					ВОСКРЕСЕНЬЕ			
					10.00 - 10.25	2A ↔	3B	
					10.30 - 10.55	2B ↔	3A	
					11.00 - 11.25	Феникс W ↔	Сборная мира	
	этап 4 (Финал)				11.30 - 11.55	L1 ↔	4A	
					12.00 - 12.25	L2 ↔	4B	
		W3	I	W4	12.30 - 12.55	1B ↔	W1	
		L3	III	L4	13.00 - 13.25	1A ↔	W2	
		W5	V	W6	13.30 - 13.55	L5 VII	L6	
		L5	VII	L6	14.00 - 14.25	W5 V	W6	
					14.30 - 14.55	L3 III	L4	
					15.00 - 15.45	W3 I	W4	
					16.00	НАГРАЖДЕНИЕ		
					16.30 - 17.00	Феникс W ↔	Гомель	



# Мапы: Схема пад'ехода ад вакзала да залі



**1** Чыгуначны вакзал.  
г. Гомель,  
Прывакзальная плошча, 3.  
заказ і бронь квіткаў:  
Тэл. (+375 232) 95 23 12,  
95 20 63

**2** Палац гульнявых  
відаў спорту,  
вул. Трынінская, 16  
+375 (232) 74-94-77,  
+375 (232) 74-94-50,  
+375 (232) 70-46-89


Шлях пешкам ад  
вакзала да залі  
зойме ~ 10 хвілін  
ці пад'ехаць да  
прыпынка  
"вул. Карповіча" ●  
Дапаможнік  
па транспарту ў Гомелі:  
<http://proezd.by/>

Месныя пад'еходы  
да залі з вуліц:  
Проспект Леніна,  
Трынінская, Кірава.

Таксі:  
181  
+375 29 634-05-40  
+375 29 734-05-40  
155  
+375 29 320-51-55  
+375 29 760-88-88  
+375 29 760-88-88  
+375 29 653-88-13



# Мапа: зала-вечарынка-хостэл



Hawaiii


HOSTEL  
RED HOUSE  
Палеская, 57а

Палац Гульнявых  
Відаў Спорту  
Ірынінская, 16

Бар "Кватэрнік"  
Білецкі спуск, 1



# Мапы: Схема гасцініц і месц харчавання



- 1** Палац гульнявых відаў спорту,  
вул. Ірынінская, 16  
+375 (232) 74-94-77,  
+375 (232) 74-94-50,  
+375 (232) 70-46-89
- 2** Гасцініца  
Палаца гульнявых  
відаў спорту,  
вул. Ірынінская, 16  
+375 (232) 70-46-89
- 3** Гасцініца  
"СОЖ",  
вул. Сялянская, 16  
[www.hotelsozh.by](http://www.hotelsozh.by)  
+375 (232) 74-81-73
- 4** Рэстаран "Бацькі"  
хуткая ежа
- 5** Крама - кулінарыя  
"Зубраня"
- Іншыя магчымыя  
месцы для  
харчавання
- Крамы
- Аптека



Достаўка піццы ў Гомелі: **Спорт Піцца**  
 +375 29 234-44-44 (МТС)      +375 29 677-77-77 (velcom)  
 +375 29 314-44-44 (velcom)      +375297333333 (МТС)

# Харчаванне



24/7 кафе быстрого питания  
Круглосуточное кафе «24/7» - это абсолютно новый для Гомеля стандарт работы кафе. Расположение на главной улице города, большой выбор роллов и салатов, а также единственный в Гомеле аппарат для кока-колы, фанты и спрайта на разлив: теперь вы можете быстро и удобно...  
г. Гомель, ул. Советская, 12 +375 29 395 95 35



Табу суши-бар  
Пн-Вс: 12:00-23:00  
г. Гомель, ул. Советская, 12 +375 44 575 75 75  
Ежедневно в суши-баре "Табу" с 12:00 до 17:00 часов СКИДКА 20%.  
Суши-бар "Табу" - это большой выбор не только суши и их вариаций, но и супов, десертов и салатов. Суши можно заказать и на вынос.



Спорт Пицца Пиццерия  
Пн - Вс: 10:00 - 23:00  
г. Гомель, ул. Первомайская, 6  
+375 29 733 33 33 +375 29 166 66 66  
+375 29 677 77 77  
Кафе "Спорт-Пицца" расположены в Гомеле по ул. Первомайской, 6. Пицца на вынос! Доставка! <http://www.sportpizza.by>



Гран-При ПИЦЦА Пиццерия <http://granpri-pizza.by/>  
г. Гомель, ул. Карповича, 17  
+375 44 781 28 12 +375 25 781 28 12  
+375 29 781 28 12  
Осуществляем доставку пиццы! Акция!  
При заказе 2-х пицц - Кола в подарок! При заказе 3-х пицц - 3-ая со скидкой 50% либо 4-ая бесплатно!



Кафе  
г. Гомель, ул. Привокзальная, 6а  
+375 44 530 40 44  
ПН-ВС 10:00—23:00  
Еда на вынос



Фа Соль  
г. Гомель, ул. Советская, 36  
+375 44 790-33-33  
пн. — вс.: 12:00—23:00  
Кухня: Европейская  
Курение: Разрешено



Егоркина кухня. Доставка еды в Гомеле.  
Заказы принимаются с 9.00 до 11.00.  
Доставка с 12.00 до 15.00. В ваше время!  
Контакты:  
Vel: +375 (29) 160-09-66  
Life: +375 (25) 944-82-59  
<http://vk.com/egor.kitchen>



Суши Мания  
Доставка суши и напитков по Гомелю  
Прием заказов кроме понедельника и вторника с 11:00 до 22:55.  
Стоимость доставки 20.000 р. +375 25 630 53 82



Доставка по Гомелю пицца, вторые блюда, гарниры, соусы, салаты и напитки.  
Приём заказов +375 29 53 53 123



Мама Choli  
Сами выпекаем, сами доставляем. Пицца, гриль, шашлык, курочка, гарниры, соусы, пельмени, напитки.  
Прием заказов от 12.00 до 23.00.  
Доставка бесплатная. тел. +375 44 79-79-79-5



Пиццерия Арлекино  
Заказ и доставка пиццы, горячих и холодных закусок, бизнес-ланч из пиццерии АРЛЕКИНО.  
Прием заказов +375 29 314 44 44 (Velcom);  
+375 234 44 44 (MTS), +375 (0232) 50-88-97  
Доставка - БЕСПЛАТНО



КРЦ Европа  
Заказ и доставка пиццы, суши, шашлыка на дом.  
Прием заказов +375 29 155 77 77  
Доставка - БЕСПЛАТНО